

АРТЫКУЛЫ:

Перадавы — Строга ахоўваць сацыялістычную ўласнасць.
 А. Вышыньскі — Грамадскі ўласнасьць свяшчэнна і недатыкальна. — 2 стар.
 Р. Дольні, С. Галіні — Школьнікі яшчэ арудуюць у Парамасеграмі. — 3 стар.
 ЗА РУБІЖОМ.
 На франтах у Іспаніі.
 Ваенныя дзеянні ў Паўночным Кітаі.

СТРОГА АХОЎВАЦЬ СОЦЫЯЛІСТЫЧНУЮ ЎЛАСНАСЦЬ

7 жніўня спадчына 5 год з дня прыняцця Урадам Саюза ССР закона аб ахове маёмасці дзяржаўных прадпрыемстваў, калгасаў і кааператываў і ўмацаванні грамадскай (сацыялістычнай) ўласнасці.
 Значэнне гэтага закона, так высокая паднятая справа аховы нашай сацыялістычнай ўласнасці, называе вялікае.
 Таварыш Сталін нас вучыць, што «асновай нашага ладу з'яўляецца грамадская ўласнасць, а асновай сацыялістычнага ладу — грамадская ўласнасць і недатыкальнасць, лабіраванне ў свой час умацавання сацыялістычнага ладу, то м. к. камуністы, тым больш павінны абавязна грамадскую ўласнасць свяшчэнна і недатыкальна, каб замацаваць тым самым новай сацыялістычнай формай гаспадаркі ва ўсіх галінах вытворчасці і гаспадаркі».

Можна прывесці нямаля фактаў школьнай дзейнасці ворагаў, арганізаваных раскраданне сродкаў і маёмасці на прадпрыемствах і ў асяродках. Восем, напрыклад, фактаў, якія мелі месца ў сістэме прамысловай кааператываў БССР. У Будапешце з прычыны вельміх раскраданняў грошай, арганізаваных школьнікамі, у 1936 годзе было 850 тыс. рублёў страт. У арганізаваных школьнікаў адпаведна «Дняро» старшыня апошняй, нейкі Будзіцькі, сістэматычна раскрадаў дзяржаўныя грошы і прывёў іх да вельміх страт. Не гледзячы на тое, што гэтыя грошы зарыў чалавек ужо два разы судзіўся за раскраданне грошай, аднак у Оршы ён аж да самага выкрыцця знаходзіўся на добрым рахунку.

Усе пачынае наша сацыялістычная будаўніцтва пераарыентаваны на барацьбу партыі, саветаў і ўрада і ўсяго народу за ахову сацыялістычнай ўласнасці.
 Ворагі народу ў сваёй вялікай злобе і нянавісці да сацыялістычнага ладу пачынаюць і прабуюць нанесці удары для падрыў сацыялістычнай ўласнасці — гэтай асновы нашага ладу. Яны арганізуюць раскраданне і знішчэнне маёмасці прадпрыемстваў і калгасаў, каб падарваць не толькі магутнасць іх, але і асновы матэрыяльнага ўзроўня жыцця працоўных.

Дзесяткі тысяч дзяржаўных грошай раскраданы пэўнай асобай на барысавскім камбінате «Комінтэрн». Ні партарганізацыя, ні кіраўнікі камбіната не ўздзялі ў гэтых фактах школьнай дзейнасці ворагаў.
 Прыведзеных фактаў дастаткова, каб бачыць, да якіх бед прынозяць ворагі народу асобы прадпрыемстваў і калгасаў раскраданне сродкаў і маёмасці. Але горш за ўсё тое, што не заўважаны гэтыя фактаў робяць неабходным вывады. З прычыны недаручнасці, бяспалатнасці, якая пануе на многіх прадпрыемствах і ў калгасах, не арганізавана неабходна ахова сацыялістычнай маёмасці. Хіба не значыцца гэтага вельмі важнага вываду да аховы ўмацавання прадпрыемстваў? На любым участку, у любым час тут можна ісці і браць што хочаце. Адчыненыя дзверы ў вагона-ремонтнай майстэрні, дзверы наладжаны на ахова. А ўсё гэта толькі і неабходна для агляду, шпіёнаў і дыверсантаў.

Трапциска-бухарынскія і валяцкія-фальска-агра-і ў сваёй кантраваляцыйнай дзейнасці супроць сацыялістычнага ладу на заданых фашысцкіх кантраваляцыйных арганізацыях сацыялістычнага ладу. Раскраданне сродкаў, прадуктаў і маёмасці на прадпрыемствах і ў калгасах у Беларусі, як сведчаць факты, з'яўляецца адным з відаў дыверсійнай дзейнасці польскіх шпіёнаў і іх трапциска-бухарынскіх і валяцкіх-фальска-агра-іх сапаручных.

Пракуратура БССР, якая павінна ажыццяўляць нагляд за ахвой сацыялістычнай ўласнасці — гэтай асновы сацыялістычнага ладу, аўна дабраўдана адносіцца да фактаў раскрадання сацыялістычнай ўласнасці, дзверна змаганьня за выкрыццё і выкарыстанне трапциска-бухарынскіх і валяцкіх-фальска-агра-іх шпіёнаў, шацяючыся на сацыялістычную маёмасць. Многія гарадскія і раённыя пракуратуры да фактаў раскрадання маёмасці і грошай вельмі часта падыходзяць на-дзялячку, як да «звычайных злочыненняў». Не бачыць у гэтых дзейнасці класавых ворагаў, не прыкмятаюць часта сапраўдных арганізатараў раскрадання з банды трапциска-бухарынскіх і валяцкіх-фальска-агра-іх рабынінаў.

У Рагачоўскім раёне выключэнна з партыі як трафік нехта Лісінецка, які, будучы пасланым у адзін з калгасаў Кісяленскага сельсавета, арганізаваў там раскраданне калгаснага дабра.
 У Калічэўскім раёне ў калгасе «Авангард» брыгадзір другой брыгады Прыяновіч Ю. арганізаваў раскраданне калгаснай бульбы і мукі. Як высветлілася, Прыяновіч знаходзіў з сям'і будынага арганізатара. У 1933 годзе ён арганізаваў школьнікаў забойства коней. У перыяд грамадзянскай вайны быў польскім лётчыкам.


Пракуратура БССР, якая павінна ажыццяўляць нагляд за ахвой сацыялістычнай ўласнасці — гэтай асновы сацыялістычнага ладу, аўна дабраўдана адносіцца да фактаў раскрадання сацыялістычнай ўласнасці, дзверна змаганьня за выкрыццё і выкарыстанне трапциска-бухарынскіх і валяцкіх-фальска-агра-іх шпіёнаў, шацяючыся на сацыялістычную маёмасць. Многія гарадскія і раённыя пракуратуры да фактаў раскрадання маёмасці і грошай вельмі часта падыходзяць на-дзялячку, як да «звычайных злочыненняў». Не бачыць у гэтых дзейнасці класавых ворагаў, не прыкмятаюць часта сапраўдных арганізатараў раскрадання з банды трапциска-бухарынскіх і валяцкіх-фальска-агра-іх рабынінаў.

Падобныя факты раскрадання калгаснай маёмасці ў гэтым раёне не адзінакія. Між тым, палітычны вывады ад зробленага. Раённы пракурор т. Омман падыходзіць да гэтых фактаў на-дзялячку, не робяць з іх неабходных палітычных вывадаў.
 Нямаля фактаў раскрадання калгаснай маёмасці ёсць у калгасе Спунжскага раёна, дзе адчувацца прыкладна сваю руку польскія шпіёны. Раённая «Звязда» не раз зваротна на гэта ўвагу саўдзельца пракурора Захаравіча. Але і ён не прымае мер для спынення дзейнасці арганізатараў раскрадання маёмасці ў калгасе.

Асобы, якія робяць змах на грамадскую, сацыялістычную ўласнасць, з'яўляюцца ворагамі народу.
 Наш свята абавязак — уважліва прыгледзецца да фактаў краж сацыялістычнай ўласнасці, абараніць калгасную і рабочую працу ад аздаў і шпіёнаў. Арганізатары аздаў і іх выканаўцы — ворагі народу. Вялікага трэба выносіць гэта атрэ-рэ ролу чалавечка, выкрываць іх справы і іх гаспадароў — польскіх шпіёнаў, і грамадзкіх без рэшт.

ПРАМОВА КАНДАНДУЮЧАГА БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ АКРУГАЙ КАНДАНДАРМА ПЕРШАГА РАНГА т. БЕЛОВА І. П. НА ЎСЕБЕЛАРУСКАЙ НАРАДЗЕ СТАРШЫНЬ КАЛГАСАЎ

Старшыня ЦВК БССР тав. Стахун прадстаўляе слова тав. Белова І. П. Дэлегацыя сустракаецца тав. Белова бурнымі аплашыментамі. Усе ўстаюць. Радавоўна «Няхай жыве Чырвоная Армія — аснова мірнага працы і абароны нашай Радзімы!» Няхай жыве Чырвоная Армія таварыш Варашылаў! Няхай жыве вялікі Сталін! «Ура!»



Беларускі народ не раз кажаў, што ён з'яўляецца неразлучна часткаю вялікага народаў СССР, і нікому і ніколі не ўдасца пахіснуць яго саюз з народам СССР. (Бурныя аплашыменты. Крыкі «ура!» Воклічы: «Няхай жыве лініна-сталінская дружба народаў!»)

Таварыш старшыня калгасаў Беларусі! Перадаю вам таварышам прызнанне ад байцоў камандзіраў і палітрабработнікаў Беларускай ваеннай акругі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. (Усе дэлегацыя ўстаюць і бурна аплашываюць. Радавоўна воклічы: «Няхай жыве Чырвоная Армія! Няхай жыве слаўны маршал Саюза Клім Варашылаў! Няхай жыве вялікі Сталін! Крыкі «ура!»)

Польскія і германскія фашысты страшна маральна забілі народы Саюза, зноў зярнуць працоўных пад узду памешчыкаў і капіталастаў. Для ажыццяўлення сваёй мары яны выдуць дзейную і акрытую палітэхніку. Бліжэйшым аб'ектам іх нападу — Беларуская Сацыялістычная Рэспубліка — асабліва прыцягвае іх увагу. У палітэхніцы вайны супроць нас асабліва адзначаюцца японская ваенная зброя, польскія і германскія фашысты. Польскія паны ўжо даўно запрацалі свой народ у якасці гарматнага мяса германскаму фашызму.

Восем часу, перадаючы прызнанне калгаснікам Беларусі ад часткі Чырвонай Арміі, я хачу толькі адзначыць перад вамі, таварышы, некаторыя аб'екты вайнава работы, дзе шпюнікі і шпіёны пакінулі свае сямлі і ка хутчэйшай ліквідацыя гэтых слядоў патрабуюцца ў прамых інтэрэсах Чырвонай Арміі.

Ужо зопит інтэрвенцыя 1918—1920 гадоў, калі буржуазія 14 дзяржаў арганізавала супроць нас свой крыжовы паход, паказаў нематэматычна развіццё сацыялістычнага ладу прамым ударам. Спроба польскіх паноў захапіць нашы землі, разбіць нас прамым ударам, зробленай Писудскім у 1920 годзе, таксама вычылася для іх бясплёнай. Восем часу ваенныя палітэа фашысцкіх дзяржаў, мажучых з Саюзам, адцягваюць асаблівую ўвагу арганізацыі шпіёнажа, дыверсій і школьніцтва ў БССР. Беларускую Сацыялістычную Рэспубліку яны разглядаюць як адзін з першых аб'ектаў сваёй шпіёнскай, школьніцкай і дыверсійнай работы.

Гэта ні ў якім разе не значыць, што фашысты атрымаюць ад мыслі найцісць супроць Саюза адкрытай вайны. Гэта толькі значыць, што наша краіна за першую і другую палітэа так умацніцца, што імперыялістычныя драпежнікі першым раптам нанесці на нашу краіну вядуць глыбокую шпіёнскую і дыверсійную работу.

І я гавару, таварышы, аб дарогах, у пачатку гэтых вайны прымаць актыўны ўдзел усе калгаснікі. Вам зразумела значэнне дарог у Беларусі. Некаторыя з іх маюць патрэбу ў паліцыі. Ваша дапамога патрэбна таксама і ў хутчэйшай будова мастоў, у выпраўленні тых з іх, якія аказаліся па-шпюніцку пабудаванымі.

Гэта зопит інтэрвенцыя 1918—1920 гадоў, калі буржуазія 14 дзяржаў арганізавала супроць нас свой крыжовы паход, паказаў нематэматычна развіццё сацыялістычнага ладу прамым ударам. Спроба польскіх паноў захапіць нашы землі, разбіць нас прамым ударам, зробленай Писудскім у 1920 годзе, таксама вычылася для іх бясплёнай. Восем часу ваенныя палітэа фашысцкіх дзяржаў, мажучых з Саюзам, адцягваюць асаблівую ўвагу арганізацыі шпіёнажа, дыверсій і школьніцтва ў БССР. Беларускую Сацыялістычную Рэспубліку яны разглядаюць як адзін з першых аб'ектаў сваёй шпіёнскай, школьніцкай і дыверсійнай работы.

Гэта ні ў якім разе не значыць, што фашысты атрымаюць ад мыслі найцісць супроць Саюза адкрытай вайны. Гэта толькі значыць, што наша краіна за першую і другую палітэа так умацніцца, што імперыялістычныя драпежнікі першым раптам нанесці на нашу краіну вядуць глыбокую шпіёнскую і дыверсійную работу.

І я гавару, таварышы, аб дарогах, у пачатку гэтых вайны прымаць актыўны ўдзел усе калгаснікі. Вам зразумела значэнне дарог у Беларусі. Некаторыя з іх маюць патрэбу ў паліцыі. Ваша дапамога патрэбна таксама і ў хутчэйшай будова мастоў, у выпраўленні тых з іх, якія аказаліся па-шпюніцку пабудаванымі.

Мы індустрыялізавалі нашу краіну. Мы пабудавалі першаляснае ваеннае прамысловасць. Мы пачалі рабці лепшымі ў свеце самалёты, на якіх нашы слаўныя лётчыкі паляваюць усе сусветныя рэкорды. Толькі гэтымі імямі нашы лётчыкі-героі разі праявілі Паўночным полюсам, аўтаўтывым Маскву з Паўночнай Амерыкай і і палёт асвалі станицю на Паўночным полюсе. (Бурныя аплашыменты.)

Вораг улівае гэта і прабуе хопыць намага аслабіць нашу ваенную моп, хопыць намага дэарганізаваць нашы тылы шляхам шпіёнскай, дыверсійнай і школьніцкай работы. У гэтай сваёй рабоце змежныя рэзевкі супроць падыхаючых лаваў у аабо трапциска-бухарынскай сводачы. З дапамогаю гэтага атрэ-рэ наймітаў замежнай разведкі ворагу ўдалося прыкніць на рад аддзяленнях пастоў у сельскія і сельскія органы Беларусі, а

Таварыш старшыня калгасаў Беларусі! Перадаю вам таварышам прызнанне ад байцоў камандзіраў і палітрабработнікаў Беларускай ваеннай акругі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. (Усе дэлегацыя ўстаюць і бурна аплашываюць. Радавоўна воклічы: «Няхай жыве Чырвоная Армія — аснова мірнага працы і абароны нашай Радзімы!» Няхай жыве Чырвоная Армія таварыш Варашылаў! Няхай жыве вялікі Сталін! «Ура!»

РЭЗАЛЮЦЫЯ ПАЛІТБЮРО ЦК ПАРТЫІ ІСПАНІІ

ВАЛЕНСІЯ. 5 жніўня. (БЕЛТА). Газета «Фронт Рок» друкуе справадзачу аб пасаджэнні Палітбюро Цэнтральнага Камітэта кампартыі Іспанія, якое адбылося 30 ліпеня. Палітбюро калястае, што фашысты, не гледзячы на вельміру колькасць арыстаных ім з-за грашні падманстваў, не змаглі ажыццявіць свае намеры дзякуючы магутнасці і гераізму іспанскай народнай арміі.

Шостае жніўня 1929 года — гістарычным днём, днём паражэння Асобай Далёка-Усходняй Чырвонай Арміі. Нарываеанмор тав. Варашылаў вылаў загал, які таварыш: «1. Аб'яднаць Усе Узброеныя сілы, дзаяра разамішчаны на тэрыторыі Далёкага Усходу, у армію, прывёсці ў ёй найменаванне «Асобай Далёка-Усходняй Арміі».

ВОСЕМ ГОД АСОБАЙ ЧЫРВОНАСЦІЖНАЙ ДАЛЁКА-ЎСХОДНЯЙ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ НА ВАРЦЕ ДАЛЁКА-ЎСХОДНІХ РУБЕЖОУ СССР

Калі таварыш Сталін выступіў з гістарычнай прамовай на першай Усеаляскай нарадзе стахаўцаў, у ОКДВА пачаўся выключны падзямельны бой, камандзіраў, палітрабработнікаў. Люзі, выхаваныя ОКДВАрміяй, не раз паказалі сабе выдатныя баёвыя палітэхнікі.

У гэты час і на наступны дзень адбыліся гераічныя сутычкі пагранічнага з узброеным бацька япон-манчжур, які ўварваўся на саюскую тэрыторыю ў раён Тур'ята Рога, каля возера Ханка. У гэтай схватцы быў намерны разен доўжаны сьпі разімімі Сямён Ладога, які памер 19 снежня.

Суда СССР гнусавай бандае шпіёнаў Ту-хачэўскага, Якіра і ішых агентаў апаар-германскага фашызма, дзе каляз і ў да-лейшым багізаснае грамадзкі наймітаў міжнароднага фашызма, адрэнікаў, пра-жэнікаў разімімі, грамадзкіх усях ворагаў. І калі палія падыхаючых вайны асеме-ліцца пасягнуць на сацыялістычныя грамад-ствы Саюза, ОКДВА знічыць вора-га на яго ўласнай тэрыторыі.

Іспанія, таварышы далей у рэзалюцыі, уступіла ў рашучую фазу барацьбы, бо фашысты ўмацавалі дапамогу генералу Франка, а найменшым некаторых демократычных краін пераважана ў прамое падтрыманне фашызмаў. Не гледзячы на гэта іспанская кампартыя зноў выказвае пэўную ўпэўненасць у канечнай перамозе рэспубліканскай арміі.

2. Камандуючым «Асобай Далёка-Усходняй Арміі» вызначыў тав. Блюхера. У выданне сваіх абавязкаў. Народны камісар на ваенных і морскіх справах і старшыня РВС СССР ВАРША-ЛАУ.

У тыхчас тэлеграм, пісем з просьбай адзілічы ў армію вітала краіна стварэнне Асобай арміі.

Асоба Далёка-Усходняй арміі нанесла сакрутачы ўдар папарульямікам саюскіх рубжой і з таго часу яна гранітным уцедам стаіць на варце далёкаўсходніх грамад Саюза.

Пачуццё глыбокай, багаснавай адданасці партыі і роліму Сталіну на-поўнены пісемі малодшых камандзіраў і байцоў да свайго камандавання, да мар-шала Саюза тав. Блюхера.

Палітбюро Цэнтральнага Камітэта Іспанскай кампартыі настойвае на ўмацаванні

У сувязі з палітычным становішчам, палітбюро ЦК кампартыі Іспанія лічыць неабходным разгарнуць шырокую расту-вачальную кампанію па ўсёй краіне.

Японская ваеншчына ўвесь час права-чырае вялікі Саюз на вайну, але гэтыя правакідкі палітычныя заны намянна разіваюцца аб пэўную, пасля-доўную палітэхніку міру саюскага ўрада,

Пачуццё глыбокай, багаснавай адданасці партыі і роліму Сталіну на-поўнены пісемі малодшых камандзіраў і байцоў да свайго камандавання, да мар-шала Саюза тав. Блюхера.

Пачуццё глыбокай, багаснавай адданасці партыі і роліму Сталіну на-поўнены пісемі малодшых камандзіраў і байцоў да свайго камандавання, да мар-шала Саюза тав. Блюхера.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА СТАРШЫНЬ КАЛГАСАЎ

СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДАХ ЧЛЕНА ЦК ВКП(б), ЗАГАДЧЫКА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫМ АДДЕЛАМ ЦК ВКП(б) тав. Я. А. ЯКАЎЛЕВА

Аб пастанове Савета Народных Камісараў СССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) аб аказанні дапамогі калгаснаму сляянству Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання.

Прамова тав. ХАЧКОВА Ф. А.

(Старшыня калгаса імя Гінало, Аршанскага раёна)

Тав. Якаўлеў у сваім дакладзе разгарнуў шырокую карціну шкодніцкай работы шпіёнаў, дыверсантаў, зраднікаў у нашай Савецкай Беларусі.

Трэба сказаць, што факты шкодніцкай работы мелі месца і ва ўмовах нашага Аршанскага раёна.

У Аршанскім раёне ёсць два саюскі — «Чырвоны Кастрычнік» і «Другая палігодка», якія арганізаваны на зусім новых участках.

Арганізацыя калгаскі імя Блюхера і «УІ а'езд Совету». Калгаскі, азвавалася б, павінны былі мацней, але ў гэты час аднавіліся ад іх землі і перадапоўна саюскі «Другая палігодка».

З прысядзібнічых участкаў у нас справа не зусім завалыняюча. У прыватнасці, хачу спыніцца на нашым калгасе, які арганізаваны выключна на былых кулацкіх, хутарскіх землях.

У 1933 і 1934 гг. калгаснікі аднаўлялі ферму за лік прыгоста маладзіка. Але ў калгасе ўсяго 16 гектараў лугу, а фермы былі 175 гадоў буйнай рагатай жывёлы, 80 коней, 80 свіней, 75 авечак.

Маладзікаўці налічаны на ўсе вароты, уключаючы і прыватныя і іншыя калгаскі. І пачаў хадзіць перад СНР аб якіх маладзікаўствах. Нам адказалі: Націхні нам 23 тыс. літраў малака і напісалі, што калгас павінен купіць на базары малака і адць дзяржаве і што ніякіх спінак быць не можа.

Наглядаецца шкодніцкая работа ў лясных участках. Менавіта даў аднаго перавесці 26 калгасных дзяроў, выдзелілі

200 кубаметраў лесаматэрыялаў. Я атрымаў 57 кубаметраў у бліжэйшых дачах, а астатнія прапануюць за 60 кілометраў ад калгаса — па Віцебскім. А дасягае, што былі выдзелены калгасу, дасягае прадзе нейкай іншай арганізацыі, якая магла б атрымаць лесаматэрыялы дасей. Так зрываюць спляганне хутароў.

Пры ўдзяленні севазароту мы павінны былі мець некаторыя прадукты пшанару, атрымлівалася, што мы павінны былі атрымаць зямельны органам за землепараклаванне, але мы не мелі таго, што патрэбна. Нам давалі шкодніцкія планы, і мы вымушаны былі сельскай зямлі на зямельны і наогул на зямельныя павароты.

І таварышы, працуючы старшыня калгаса ўжо дасягае год. У практыцы сваёй работы, выказаў, дасягаюцца супрацьстаяць і многія праблемы, дасягаюцца не раз зварачаўся ў Наркамзём. Але мы не маглі дабіцца таго, што трэба было, і сёння апарат Наркамзёма яшчэ не гібі, не павярнуўся ён яшчэ да калгасных мас тав, як трэба.

Лічу, што не ўсе ворагі народу, якія шкодзілі, выкрыты.

Пры Наркамземе ёсць Белводгас. Працягваюць адтуль да нас, заключаючы дагаворы з зямельным аддзелам, каб у двух калгасных правесці аўтапае. Закрываюць дагавор, атрачваюць рабочую сілу, матэрыялы і т. д., а праз некаторы час прыязджае інжынер, скасоўвае гэты праект і гаворыць, што напраўлява спянавалі, што ўсё трэба зрабіць інакш.

У сувязі з тым, што мы не ў дастатковай меры праводзілі работу ў калгасным масамі па расту мацней новай Сталінскай Канстытуцыі, ворагі, паркоўнікі праводзілі сваю антысавецкую работу, отарваюць зямлі пад сваю ўплыў адсталя сля населеніцтва.

Мы маем пастанову ЦК ВКП(б) і СНР СССР за подпісамі таварышоў Сталіна і Молатава аб дапамозе калгаснікам, аб перадачы зямлі ліквідуемых саюскаў калгасам. Раз'ехаўшыся з нарады, мы павінны далаць растлумачыць яе калгаснікам.

Нахай жыве наш любімы і мудры ўвацка таварыш Сталін! (Бурныя апладысменты).

Прамова тав. КАВАЛЕЎСКАГА І. Ф.

(Старшыня калгаса «Віцебскі пролетарый» — Лёзненскі раён)

Таварышы, заслухайце даклад т. Якаўлева, а хачу астанаўлівацца на раззе фактаў шкодніцкай дзейнасці польскіх шпіёнаў і дыверсантаў у Лёзненскім раёне.

У наш раён прыбылі на «работу» адзіны работні шпіёнаў. Прабаву ён на адказную работу. З самага пачатку ён пачаў пабіраць сваіх людзей, гэты значыць тых, якія адзіны шкодніцкі наму сацыялістычнаму будучыню. Такія людзі знайшліся, таму што раён у Цэнтральным раёне прапавуе на адказнейшым пасту пачаць Мішко, які, як пачаў вядома, аказаўся шпіёнам.

Мішко падтрымаў даклад. Па яго ініцыятыве з раёну партыі былі закліканыя наміла чэсныя камуністы за тое, што яны спрабавалі крытыкаваць яго работу.

Шпіён, аб якім я гаварыў вышэй, прывёў у сабой групку трацікістаў — шпіёнаў, зварачаўся ў Наркамзём, Ігучука, расставіў іх на важнейшых участках, і яны шкодзілі.

Хутка ён знайшоў бандыта Іванова, які быў злучаны з партыі. Шпіён дабіўся, што Іванова аднаўляюць у радах партыі і ставяць на пост намесніка дырэктара МТС.

Шкоднікі, якія артавалі ў нашым раёне, наміла шумелі аб разгорнутым стаханавскага руху. Сапраўды ў нашым раёне ёсць ямада стаханавскага сельскай гаспадаркі. Але ворагі, якія прабавалі да кіраваньня, сапраўды стаханавскага зашараў, а замест іх размаўлявалі «стаханавцамі» варожых нам людзей. Гэтых людзей наміла, ухвалялі, пасылаў у калгаскі для правядзення шкодніцкай работы.

У наш калгас «Віцебскі пролетарый» польскія шпіёны пасылаў на работу нейкага Марозова. Марозаў размаў калгас. Потым яго перавікавалі ў другое месца і даць павышэнне. У выніку шкодніцкай

працы Марозаў размаў калгасу, быў вядлікі падзеж коней. Гэта шкодніцкая работа Марозаў прайшла беспаскарна.

Наміла напалоўнілі з пасевымі планами. Пасевыны план на 1933 годзе размаў у раёне да 15 тысяч гектараў. Каб было зразумела, што значае такая лічба, скажу, што пачаў наш раён засявае 8 тысяч гектараў зямлі іо ацывае не ваторыя пажаскі. Яны заключаюцца ў тым, што лён складае 16 проц, пасевынай плошчы, а добрымі папародкамі ён не забасечан.

Тэшткі шкодніцтва ў Лёзненскім раёне не выкарчаваны і на гэты час. Ветэрынарны ўрач Калазюк іныўе са строю многа коней. Ён рабіў прымыў бышам супроць меншгта. На самай-жа справе ён прымаў меншгта. З боку калгаснікаў, старшынь калгасу былі сігналы аб налічэнні шпіёніцтва ў ветэрынарным апарате. Асабіста я напісаў у раённым арганізацыйным дакладным запіску, што Калазюк і з'яўляецца ворагам народу, але на нашы сігналы ніхто не рэагаваў.

Планы ў гэтым годзе былі дасяганы па-шкодніцку. Авазавалі сталкі сельска, колькі не было зямлі.

Таварышы, я лічу, што пачаў, калі мы прыездзем дамоў, нам прадставіць вядліка работа. Трэба да канца выкарчаваць усіх ворагаў і знішчыць іх. Гэту задату мы выказаем.

Нахай жыве наш камуністычны парты! Нахай жыве наш правядзь і настаўнік таварыш Сталін!

Нахай жывуць нашы Наркамзёмска-лаўцы, якія выкрываюць і прымаюць нашых ворагаў. (Бурныя апладысменты. Усе ўстаюць).

Прамова тав. ЕРШОВА М. С.

(Старшыня калгаса «За чэсную працу» — Лепельскі раён)

Тав. Якаўлеў далажыў нашай нарадзе аб шкодніцкай дзейнасці ворагаў народу — польскіх шпіёнаў у Савецкай Беларусі.

І спыніўся на метадах шкодніцтва шпіёнаў у Лепельскім раёне.

Па-першае, планы жыццёвагадоўлі, якія дасягаюцца да калгасу, ніколі не адпавядалі наўнасці зямельнай плошчы. У нас у калгасе «За чэсную працу» ёсць малочна-тварына ферма, у якой больш 200 гадоў буйнай рагатай жывёлы. Апрача таго, ёсць 140 авед, 42 свіней. Калі засяпеш авежа на корм для гэтага пагадоўя жывёлы, то калгаснікам не астаецца нічога на прадзеінен.

Па плане вызначалася размаўленне розных парод жывёлы, асабіста бараноў. Такім чынам на аўдагадоўчых фермах Лепельскага раёна было на 6 розных парод бараноў у адным калгасе.

Многа шкодніцтва ёсць у адносінах павядзення калгаснікаў прысядзібнічых участках. У нас, у раёне, калі прымаўлі стаўці сельскаарпей, было сказана, што прысядзібнічых участках павінен быць ад 0,30 да 0,60 гектара. У калгасе-ж «За чэсную працу» 8 гаспадарак не маюць прысядзібнічых участкаў нават да мінімальнай нормы — 0,30 гектара. Я ставіў пытанне — калі мы атрымаем прысядзібнічых участкаў? Адказваў — не атрымаем, пакуль не раскарчуем зямлю. Гэта была аўна шкодніцкага ўстаўоўка.

Але ўзб'іў ласенную справу. У гэтым годзе мы абменьвалі яравую шпаніцу. Нам даць два гэтункі і папярэджаюць, што трэба кожны гэтунак сесць асобна. Ці можна пры такіх умовах дахаваць чыста-гэтункавецкі шпаніца? Зразумела, нельга.

Нахай жыве наш правядзь і настаўнік таварыш Сталін!

Нахай жывуць нашы Наркамзёмска-лаўцы, якія выкрываюць і прымаюць нашых ворагаў. (Бурныя апладысменты. Усе ўстаюць).

Усе ведаюць аб прапозе пах бышымі кіраўнікамі Лепельскага раёна — напал-нал-фашысцкімі шпіёнамі, правакатарамі. Ворагі народу, прабавушыся ў кіраваньня раёна, здасяваліся на слянамі, рабілі незаконныя іа'шчы, пакідалі толькі тое, у чым яны былі апануты. Забралі крупы, соль, розную біліану і прадавалі за баспонак — па 50 кап. або па 1 руб. Пачаў пер мы ведаем, што гэта рабілася з сапк-пны ворагаў, прабавушыся ў пэтральныя беларускія арганізацыі. Ворагі народу на кожным кроку скажалі совецкія законы, каб выклікаць незадаволенасць ў сядла совейкай уладай.

Шкодніцтва ў нашым раёне яшчэ не ліквідавана. У МТС літаральна ўсе машыны — ільняперабіткі, жаткі, снопавязалкі — вылілі ў зборку паспраўнімі. Папрыклад, у наш калгас падаралі трактарную снопавязалку. Мы падаралі для ле-дубоўя плошчы, але машына не пашла. Толькі пансавала 2 гектары жыта. Прыналіся за паўторны рамонт.

Таксама прывезлі складаную трактарную малацілку. Напачалі мякі і пачалі малаціць, але хопь-бы адно аярно папала ў мех. Так і прышлося спыніць малаціць.

Нам трэба павысіць пільнасць да канца выкарчаваць усіх шкодніцкаў, польскіх шпіёнаў, якія ашчэ дзейнічаюць на месцах.

Смерць шпіёнам, ворагам народу! Нахай жыве таварыш Сталін — бальна беларускага народу, які кожную галіну, кожную мінуту клопатіцца аб нас, каб мы жылі вольна і культурна (Працяглыя апладысменты. Усе ўстаюць).

Смерць шпіёнам, ворагам народу! Нахай жыве таварыш Сталін — бальна беларускага народу, які кожную галіну, кожную мінуту клопатіцца аб нас, каб мы жылі вольна і культурна (Працяглыя апладысменты. Усе ўстаюць).

Прамова тав. РУБАШЭНКА

(Старшыня калгаса — Асейскі раён)

Мы да гэтага часу не мелі чоткай большай работы ў сваіх калгасках, бо шпіёны і дыверсаны, якія прабавалі ў кіраваньня арганізацыі, не давалі магчымасці чотка арганізаваць работу і ставіць перад нашымі сяюзамі ўрад тым асноўныя пытанні на сельскай гаспадарцы, якія ўважліва ў нашай рабоце.

Сённяшня наша нарада старшынь калгасаў дасяць нам магчымасць правільна арганізаваць кіраваньня калгасамі. Мы будзем дапамагань у штодзённай рабоце нашаму ўраду па капітковаму выкарчаванню шпіёнаў, дыверсантаў, якія пасяпаў на нашу Савецкую Беларусь.

Штодзённа ва ўсіх зводках, на ўсіх нарадах гаворыць, што наш раён стаўці ні-жэй усіх раёнаў Савецкай Беларусі. Але дзякуючы тым пастановам, якія мы маем, наша работа змяніцца, мы ўскрымем палы рад людзей, які перахкажалі ў рабоце раёна, пастараем іх выгнаць і наладзіць работу так, каб Асейскі раён не з'яўляўся адсталым раёнам у нашай Савецкай Беларусі.

Ёсць пастанова ЦК і СНР аб тым, што старшыня калгаса павінен змяняцца толькі тады, калі будзе рэчэнне агульнага сходу калгаснікаў. У нас-жа гэтага няма. 3 думкай калгаснікаў не лічыліся, і гэта давала магчымасць шпіёнам і дыверсантам дасяць нам магчымасць правільна арганізаваць кіраваньня калгасамі.

Мы да гэтага часу не мелі чоткай большай работы ў сваіх калгасках, бо шпіёны і дыверсаны, якія прабавалі ў кіраваньня арганізацыі, не давалі магчымасці чотка арганізаваць работу і ставіць перад нашымі сяюзамі ўрад тым асноўныя пытанні на сельскай гаспадарцы, якія ўважліва ў нашай рабоце.

Сённяшня наша нарада старшынь калгасаў дасяць нам магчымасць правільна арганізаваць кіраваньня калгасамі. Мы будзем дапамагань у штодзённай рабоце нашаму ўраду па капітковаму выкарчаванню шпіёнаў, дыверсантаў, якія пасяпаў на нашу Савецкую Беларусь.

Штодзённа ва ўсіх зводках, на ўсіх нарадах гаворыць, што наш раён стаўці ні-жэй усіх раёнаў Савецкай Беларусі. Але дзякуючы тым пастановам, якія мы маем, наша работа змяніцца, мы ўскрымем палы рад людзей, які перахкажалі ў рабоце раёна, пастараем іх выгнаць і наладзіць работу так, каб Асейскі раён не з'яўляўся адсталым раёнам у нашай Савецкай Беларусі.

Ёсць пастанова ЦК і СНР аб тым, што старшыня калгаса павінен змяняцца толькі тады, калі будзе рэчэнне агульнага сходу калгаснікаў. У нас-жа гэтага няма. 3 думкай калгаснікаў не лічыліся, і гэта давала магчымасць шпіёнам і дыверсантам дасяць нам магчымасць правільна арганізаваць кіраваньня калгасамі.

Мы да гэтага часу не мелі чоткай большай работы ў сваіх калгасках, бо шпіёны і дыверсаны, якія прабавалі ў кіраваньня арганізацыі, не давалі магчымасці чотка арганізаваць работу і ставіць перад нашымі сяюзамі ўрад тым асноўныя пытанні на сельскай гаспадарцы, якія ўважліва ў нашай рабоце.

Сённяшня наша нарада старшынь калгасаў дасяць нам магчымасць правільна арганізаваць кіраваньня калгасамі. Мы будзем дапамагань у штодзённай рабоце нашаму ўраду па капітковаму выкарчаванню шпіёнаў, дыверсантаў, якія пасяпаў на нашу Савецкую Беларусь.

Штодзённа ва ўсіх зводках, на ўсіх нарадах гаворыць, што наш раён стаўці ні-жэй усіх раёнаў Савецкай Беларусі. Але дзякуючы тым пастановам, якія мы маем, наша работа змяніцца, мы ўскрымем палы рад людзей, які перахкажалі ў рабоце раёна, пастараем іх выгнаць і наладзіць работу так, каб Асейскі раён не з'яўляўся адсталым раёнам у нашай Савецкай Беларусі.

Таварышы, заслухайце даклад т. Якаўлева, а хачу астанаўлівацца на раззе фактаў шкодніцкай дзейнасці польскіх шпіёнаў і дыверсантаў у Лёзненскім раёне.

У наш раён прыбылі на «работу» адзіны работні шпіёнаў. Прабаву ён на адказную работу. З самага пачатку ён пачаў пабіраць сваіх людзей, гэты значыць тых, якія адзіны шкодніцкі наму сацыялістычнаму будучыню. Такія людзі знайшліся, таму што раён у Цэнтральным раёне прапавуе на адказнейшым пасту пачаць Мішко, які, як пачаў вядома, аказаўся шпіёнам.

Мішко падтрымаў даклад. Па яго ініцыятыве з раёну партыі былі закліканыя наміла чэсныя камуністы за тое, што яны спрабавалі крытыкаваць яго работу.

Шпіён, аб якім я гаварыў вышэй, прывёў у сабой групку трацікістаў — шпіёнаў, зварачаўся ў Наркамзём, Ігучука, расставіў іх на важнейшых участках, і яны шкодзілі.

Хутка ён знайшоў бандыта Іванова, які быў злучаны з партыі. Шпіён дабіўся, што Іванова аднаўляюць у радах партыі і ставяць на пост намесніка дырэктара МТС.

Шкоднікі, якія артавалі ў нашым раёне, наміла шумелі аб разгорнутым стаханавскага руху. Сапраўды ў нашым раёне ёсць ямада стаханавскага сельскай гаспадаркі. Але ворагі, якія прабавалі да кіраваньня, сапраўды стаханавскага зашараў, а замест іх размаўлявалі «стаханавцамі» варожых нам людзей. Гэтых людзей наміла, ухвалялі, пасылаў у калгаскі для правядзення шкодніцкай работы.

У наш калгас «Віцебскі пролетарый» польскія шпіёны пасылаў на работу нейкага Марозова. Марозаў размаў калгас. Потым яго перавікавалі ў другое месца і даць павышэнне. У выніку шкодніцкай

працы Марозаў размаў калгасу, быў вядлікі падзеж коней. Гэта шкодніцкая работа Марозаў прайшла беспаскарна.

Наміла напалоўнілі з пасевымі планами. Пасевыны план на 1933 годзе размаў у раёне да 15 тысяч гектараў. Каб было зразумела, што значае такая лічба, скажу, што пачаў наш раён засявае 8 тысяч гектараў зямлі іо ацывае не ваторыя пажаскі. Яны заключаюцца ў тым, што лён складае 16 проц, пасевынай плошчы, а добрымі папародкамі ён не забасечан.

Тэшткі шкодніцтва ў Лёзненскім раёне не выкарчаваны і на гэты час. Ветэрынарны ўрач Калазюк іныўе са строю многа коней. Ён рабіў прымыў бышам супроць меншгта. На самай-жа справе ён прымаў меншгта. З боку калгаснікаў, старшынь калгасу былі сігналы аб налічэнні шпіёніцтва ў ветэрынарным апарате. Асабіста я напісаў у раённым арганізацыйным дакладным запіску, што Калазюк і з'яўляецца ворагам народу, але на нашы сігналы ніхто не рэагаваў.

Планы ў гэтым годзе былі дасяганы па-шкодніцку. Авазавалі сталкі сельска, колькі не было зямлі.

Прамова тав. ПЕЦАВА І. І.

(Старшыня калгаса «Комсомолец» — Гомельскі раён)

І скажу адносна насасаджэння саюскаў. Побач з саюскам «Клянікі» знаходзіцца наш калгас «Комсомолец». Калгас вядлікі, у ім налічваецца 259 гаспадарак, а пасевная плошча 604 гектары. У 1931 годзе з савецкіх зямель было адраэна 100 гектараў для саюска «Клянікі». Яны бачылі, ворагі рабілі так, каб накінуць калгаснікаў без зямлі. Такі вядлікі калгас, а плошча зямлі зусім мала.

Прысядзібнічых участкаў у калгаснікаў не даходзіць да мінімальнай нормы. 3 259 гаспадарак 92 маюць прысядзібнічых участкаў менш 0,25 гектара.

У веснавую пасевную кампанію мы атрымалі план саўбы зернявых 349 гектараў, 3 гэты пасевнай плошчы мы павінны былі прымаць прысядзібнічых участкаў калгаснікам, якія не маюць сваіх 0,25 гектара. Мы кінуліся ў раённым арганізацыйным дакладным запіску нам гаворыць: «Трэба даць 0,25 гектара, але не змяшчаць плана саўбы». Нам прышлося дараваць калгаснікам да прысядзібнічых участкаў 10,65 гектара за лік папару, якога мелі 16 гектараў. Пачаў атрымаць ўказанне з раённых арганізацый, каб правесці папарнікі для пасеву зямляк, а папару і на іх імя. У мінулым годзе мне ў гомельскім раймадзеле старшы аграпрам Агнёў сказаў, што можна сесць зямлі на аўсініччу і па жалціччу.

Скажу таксама аб пасье жывёлы ў лясных участках. У гэтым годзе мы абменьвалі яравую шпаніцу. Нам даць два гэтункі і папярэджаюць, што трэба кожны гэтунак сесць асобна. Ці можна пры такіх умовах дахаваць чыста-гэтункавецкі шпаніца? Зразумела, нельга.

Нахай жыве наш правядзь і настаўнік таварыш Сталін!

Нахай жывуць нашы Наркамзёмска-лаўцы, якія выкрываюць і прымаюць нашых ворагаў. (Бурныя апладысменты. Усе ўстаюць).

Прамова тав. ВАЛАТКЕВІЧ А. Н.

(Старшыня калгаса «Польмя», Сенненскага раёна)

Тав. Якаўлеў далажыў і зразумела расказаў нам аб дзейнасці ворагаў супроць беларускага народу. У нашым раёне таксама было многа шкодніцкаў. Я працую ўжо 4 гады старшыня калгаса і за гэты час калгасі Сенненскага раёна перанеслі шмат турнасінаў. Польскія шпіёны многа напалоўнілі. Я адзначыў тав. Якаўлеў, які далажыў непасрэльныя планы саўбы, прымаўлі сесць у травя, не па парак і т. д.

У свой час быў уважліваважаны на нашаму сельсавету адно з трацікіскага актывіста, ён стаў над нашай шпані і гаварыць: «Сей, што ты стаўці, бярні сей». А па той тав нельга было праіць, бо ноў вазі па калена ў травя. Пачаў ён атрымаваць па засагах. Спадзяюся, што і ўсе ворагі атрымаюць па засагах. Мы патрабуем, каб усе шкоднікі, польскія шпіёны, дыверсаны, — усе гэтыя фашысцкія гадзі былі знішчаны.

Мы, калгаснікі, яшчэ мацней агрутуем ся вывад партыі Леніна — Сталіна, павысім пільнасць, узмацнім стаханавскі рух.

Нахай жыве наш любімы і мудры ўвацка таварыш Сталін!

Нахай жывуць нашы Наркамзёмска-лаўцы, якія выкрываюць і прымаюць нашых ворагаў. (Бурныя апладысменты).

А. ВЫШЫНСКІ ГРАМАДСКАЯ УЛАСНАСЦЬ СВЯШЧЭННА І НЕДАТЫКАЛЬНА

(ДА ПЯЦГОДДЗЯ ЗАКОНА АД 7 ЖНІЎНЯ 1932 Г.)

7-га жніўня 1932 года Цэнтральным Выканаўчым Камітэтам і Саветам Народных Камісараў Саюза ССР была выдана пастанова «Аб ахове маёмасці задрэўных прадпрыемстваў, калгасу і кацэраў і ўмацаванні грамадскай (сацыялістычнай) уласнасці».

Асаба значае гэтай пастановы заключаецца ў тым, што яна абвясціла свецкай і недаклянальнай грамадскую, сацыялістычную ўласнасць, якая з'яўляецца адным з найважнейшых асноўных устоў сацыялізму.

Вядліка Сталінскай Канстытуцыя запервадзіла павяненне грамадскай, сацыялістычнай уласнасці як аказанчай і палітычнай асновы СССР, як асновы ўсяго савецкага ладу. Яна ўсталявала на кожнага грамадзяніна СССР абавязак абарачы і ўмацаваць грамадскую, сацыялістычную ўласнасць, як свечкавую і недаклянальную аснову савецкага ладу, як крыніцу багатага і магутнага размаў, як крыніцу змажання і культурнага жыцця ўсіх працоўных (арт. 131 Канстытуцыі СССР).

Зусім натуральна, што пры такой вядлікай ролі, якую адыгрывае ва ўсім паронагаспадарчым жыцці краіны грамадская, сацыялістычная ўласнасць, класадская, сацыялістычная ўласнасць, класадская ўласнасць павінен быць размаўлена, як ворагі народу... На аснове грамадскай уласнасці вырастае і ўмацаваецца новае адносіны на працы размаўляецца стаханавскі рух. На аснове грамадскай уласнасці вырастае новае адносіны грамадзян да дзяржавы і грамадства, да д

